

Кожны год мы прывязваем да нейкай постаці, даты, падзеі. Мы запраграмаваны да стварэння куміраў, ідэалаў, вобразаў-знакаў, стэрэатыпаў, нават тады, калі мы імкнемся аб'ектыўна растлумачыць гэтыя стэрэатыпы. С. Даніленка ўжо некалькі год імкнецца вывесці спецыфіку вобразнага ўласблення стэрэатыпаў у беларускай літаратуры. Гэтай тэмэ прысвечаны шэраг артыкулаў* і такія яго кнігі, як «Міф імперыі: хронікі зямнога раю. Спецыфіка сацыяльнай міфатворчасці ў савецкай і постсавецкай беларускай літаратуры ў кантэксце яе інфернальной вобразнасці» (Мінск, 2004) і «Спецыфіка адлюстравання сацыяльных стэрэатыпаў у творах пісьменнікаў Беларусі XIX – XX стст.» (Магілёў, 2007).

Апошняе даследаванне выканана на падставе сацыяльнага методу аналізу. С.І. Даніленка не закраинае праблемы ўзроўню мастацасці беларускай літаратуры, яго навуковыя інтарэсы пралягаюць у межах суадноснасці літаратурнага вобраза і сацыяльнага, этнічнага, гендэрнага стэрэатыпа таго ці іншага перыяду гісторыі Беларусі. Аб гэтым ён гаворыць так: «Сістэмазванае вызначэнне мастацкіх узроўняў асэнсавання рэчаінасці ў творах тагачасных савецкіх пісьменнікаў, ступені іх асабістай шчырасці ў апіванні рэаліі савецкага жыцця, сэнсавай відавочнасці і схаванасці ў творах таго часу – гэта прадмет асонаага даследавання, таму ў дадзенай працы такія аспекты творчасці пісьменнікаў таго часу не харектарызуюцца» [1, с. 128]. Аўтара цікавіць тэма адлюстравання масавых уяўленняў аб сабе і сваім асяроддзі, частцей распаўсюджаных ідэалагічных палітычных поглядаў, у яе міфалагічнай, біблейскай вобразнасці. Пры гэтым даследчык выводзіць больш распаўсюджаныя вобразы літаратуры: «скрыжалі» новай камуністычнай ідэалогіі, «вандру́ку» ці «паход» да справядлівага сацыяльнага ладу жыцця, вобраз «сталі» і матыў «сталёвага звону» як адлюстраванне культуры «новага «жывога» і «моцнага» бога», вобразы дэманталогіі і апакаліптычныя матывы як адлюстравання замежнай пурыйянской, капиталістычнай этыкі і інш.

Небяспечнасць такога аналізу, як паказала нядаўняя гісторыя, – у спрошчванні літаратурнага працэсу, што пагражае вульгарызацыяй. Аднак сам час з яго масавай, дэмакратычнай культурай і ў сувязі з гэтымі працэсамі стандартызацыі, схематызацыі, папулярызацыі зноў вяртае літаратуразнаўцаў да даследавання спецыфікі адлюстравання сацыяльных стэрэатыпаў у мастацкіх творах.

Структура навуковай працы С.І. Даніленкі мае сацыяльна-гістарычны падзел: даследаванне спецыфікі адлюстравання сацыяльных стэрэатыпаў у літаратуры дакастрыйніцкага і паслякастрыйніцкага перыяду. Аўтар прама не вызначае гэтую вядомую структуру: першая глава манаграфіі называецца «Спецыфіка адлюстравання сацыяльных стэрэатыпаў у творах пісьменнікаў Беларусі XIX – пач. XX стст.», другая – «Асаблівасці выяўлення сацыяльных стэрэатыпаў у творах пісьменнікаў Беларусі 20 – 90-х гг. XX ст.». Часовая абмежаванасць глаў і змена ідэалагічных стэрэатыпаў у творах – ад сармац-

* У прыватнасці, у «Вестніке Полоцкага государственного университета» за 2005 год, № 7 быў надрукаваны артыкул С.І. Даніленкі «Асаблівасці асэнсавання гендэрных стэрэатыпаў у кантэксце інфернальной вобразнасці беларускай літаратуры XIX – пач. XX стагоддзя».

кай і народнай ідэй польска-беларускай шляхты, рэвалюцыйнага аднаўлення, праз камуністычную прапаганду да крытыкі савецкай улады – вымушаюць узгадаць менавіта традыцыйны (дакастрычніцкі і паслякастрычніцкі) падзел у савецкім літаратурознайстве.

Сам аналіз літаратурных тэкстаў і схема працы ўступаюць у няяўнае спаборніцтва. Так, у адным і тым жа вобразе выступаюць як сацыяльныя, так і этнічныя стэрэатыпы, у творы другой паловы XX стагоддзя рагтам з'яўляюцца стэрэатыпы XIX стагоддзя. Як прыклад, аналіз аповесці «Дзікае паляванне карала Стаха» і рамана «Чорны замак Альшанскі» У. Караткевіча ў першай главе «Спэцыфіка адлюстравання сацыяльных стэрэатыпаў у творах пісьменнікаў Беларусі XIX – пачатку XX ст.».

«Дзікае паляванне» атрымлівае новую інтэрпрэтацыю. Гэта ўжо не вобраз нацыянальнай мінуўшчыны, знак Пагоні, а «дэмантчныя пачвары цемры і зла», з якімі змагаюцца «новыя сялянскі Хрыстос са сваімі апосталамі», накшталт «дванаццаці п'яных чырвонагвардзецаў з паэмі А. Блока» [1, с. 85].

Безумоўна, ярлыкі сацыяльнага аналізу перашкаджаюць сур'ёзнаму знаёмству з даследаваннем, накшталт вызначэння Рэчы Паспалітай як «узора бязладзя і неразважнасці», а шляхты як «натоўпа злачынных вырадкаў і павятовых бражнікаў» [1, с. 49]. Напэўна, каб даследаванне стэрэатыпаў больш адпаведала логіцы рэальнасці трэба было фармаваць структуру аналізу з улікам псіхалагічнага кантексту, марфалагічнага (а не сацыяльна-гістарычнага, тым больш палітызаванага) прынцыпу.

Тады і паэты савецкай рэспублікі не выглядалі б палітычнымі дэмагогамі, што падпрадкоўваюць універсальную міфалагічную вобразнасць да новай палітычнай сітуацыі. Аўтар быццам бы вінавіць ў гэтам палітычныя абставіны, але і не абаранеje паэтаў, што прыстасоўваюцца да часу: «...не мастацасці, па вялікаму рахунку, чакала партыя ад літаратуры..., а рыфмаваных белетрычных лозунгаў, якія б у розных варыяцыйах бясконца дублівалі досьць абмежаваны набор вобразу і сімвалу, зразумелых і даступных шырокім масам насельніцтва. У такой сітуацыі непазбежна уніфікаваўся, зніжаўся мастацкі ўзровень творчасці маладых савецкіх паэтаў (П. Глебка, А. Куляшоў, П. Панчанка і інш.) – з аднаго боку; класікі ж беларускай літаратуры вымушаны былі прыводзіць сваю творчасць у адпаведнасць з новымі ідэйнымі павевамі і патрэбамі – з другога» [1, с. 128].

Канешне, аўтар звяртаецца да вершаванай публіцыстыкі савецкага часу. Гэта – толькі частка савецкай паэтычнай спадчыны, таму абагульненні тут некарэктныя, хаця б таму, што была і так званая «щіхая» паэзія. І «рэлігійныя» матывы, вакол якіх будзе аналіз вобразнага адлюстравання сацыяльной іерархіі і «вобраза ворага», у савецкай паэзіі ўласцівы розным кірункам мастацкага слова – і вершаванай публіцыстыкі, і лірыкі каҳання, і філасофскай лірыкі, і г.д. Напрыклад, у паэтычнай творчасці Караткевіча («Самсон», «Балада аб трышаць першым сярэбраніку» і інш.) біблейскія матывы сведчаць, напэўна, аб сусветнай (пачынаючы з антычнасці) культурнай традыцыі мастацтва звяртацца да міфалагічнага канцініуму вобразнасці. С. Даніленка абыходзіць гэтыя кірункі творчасці ўвагай і прытрымліваецца думкі, што беларуская паэзія з дапамогаю народнай дэмманалогіі і біблейскай вобразнасці абслугоўвала партыйныя дыrekтывы і тэксты, да якіх ставілася як да сакральных, абаپіраючыся на выказванні палітолагаў аб тым, што палітычны і рэлігійны культ маюць адны і тыя ж псіхалагічныя высковы.

Пры ўсіх недахопах аналізу, С.І. Даніленка спрабуе ўзімць новыя невыучаныя пласты вобразнасці беларускай літаратуры. Асабліва цікавым з гэтага пункту гледжання выглядае раздзел «Палеміка аўтарстэ-рэзатыпа польска-беларускай шляхты і яе гетэрастэрэатыпа ў творах пісьменнікаў Беларусі XIX – XX ст.», дзе ён даследуе адлюстраванне ідэі «сарматызму» на старонках літаратурных твораў. Правамерным нам падалося і вылучэнне з ўсёй шматтайнасці сучаснага літаратурнага дыскурсу дзвюх генеральных, хутчэй усё ж такі не сацыяльных, а эстэтычных, светадчувальных дамінант – эсхаталагічнай (ці трагічнай) і іранічнай.

Аналіз сучаснага метафорычнага адлюстравання сацыяльных стэрэатыпаў даследчык пачынае зноў з твора Уладзіміра Караткевіча. Напэўна, геніяльному пісьменніку часовыя межы ставіць цяжка, яго творы супадаюць з мысленнем нашчадкаў і апярэджаюць іх. Але ці адлюстроўваюць яны стэрэатыпы? А можа стэрэатыпы нараджает крытыка, якая сёння чытае твор гэтак, а заўтра інакш, і шварцаўскай ценню ходзіць за неўміручым словам пісьменніка.

У вершы «Маленне аб чашы» Караткевіч называе Беларусь «мёртвай зямллёй». Паэта хвалюе стан беларускай мовы, яе знікненне з ужытку, забыццё нацыянальнай гісторыі. Даніленка выводзіць думку аб тым, што Караткевіч упершыню гаворыць аб чаканні нацыянальнага адраджэння. Але і засяроджвае далей увагу на тым, што прызнанне беларускай зямлі «мёртвай» набывае ў другой палове 1980-х гадоў рэальная рысы. Словы паэта матэрыялізуюцца пасля Чарнобыльскай трагедыі.

Аналізуочы паэтычныя творы на тэму Чарнобыльской катастрофы, даследчык падкрэслівае тое, што вынікі аварыі атаясмліваюцца з вынікамі савецкай улады. Супадзенне часу аварыі і распаду камуністычнага парадку ў паэтычнай гісторыі абумоўлена. «Смяротную дозу» Беларусь атрымала таму, што «здрадзіла Богу і продкам», таму – «Смерці больш няма. Але няма і Несмяротнасці. Ёсьць пачварнае Небыццё ці Іншабыццё, калі маці-земля, што адвею давала апошні прытулак сваім дзесям, атручаная радыяцыйай» [1, с. 200]. Даследчык фіксуе апакаліптычныя матывы сучаснай беларускай лірыкі. Як

Апакаліпсіс мае амаральныя высновы, так і жыхары «мёртвай зямлі» таксама павінны ў такім зыходзе: «Ёсць грэшнікі, якіх не прымае Пекла: Іуда, Вечны Жыд і, паводле меркавання беларускіх паэтаў, беларусы...» [1, с. 200].

Гаворачы аб сучасных літаратурных стэрэатыпах С. Даніленка акцэнтуе на ідайным супадзенні такіх хрысціянскіх тэкстаў, як «Плач Іераміі» і «Апакаліпсіс» з вершамі чарнобыльскай тэматыкі, асноўны лагічны рад метафарыстыкі якіх можна зафіксаваць як грэх – пакаранне – пакаянне.

Асэнсаванне асаўствай віны за мінулае рэалізуецца і ў такім эстэтычным стаўленні да падзей, як іронія, разгляду менавіта іранічных сучасных літаратурных тэкстаў аўтар прысвячае асобную главу кнігі: «Іранічнае асэнсаванне стэрэатыпаў савецкай культуры ў творах беларускіх пісьменнікаў 70 – 90-х гг. XX ст.». Напачатку аналізу зноў устае постаць геніяльнага У. Караткевіча, які стварыў «Легенду аб бедным д'ябле і аб адвакатах Сатаны» ў 1961 годзе (твор пабачыў свет напрыканцы 1980-х гг.). С. Даніленка вызначае твор Караткевіча як антыпартыйную сатыру. Адразу паўстае пытанне, ці адрознівае крытык іранічнае і сатырычнае ці камічнае як эстэтычныя катэгорыі? Пытанне гэтае вісіць на працягу ўсяго чытання главы, таму што творы, што аналізуецца ў манаграфіі, рознай эстэтычнай, жанравай сутнасці: «ананімная» сатыра Ведзьмака Лысагорскага «Сказ пра Лысую гару» і «побытавая містэрыя» Г. Марчука «Блудны муж і Варвара», постмадэрнісцкі тэкст Францішка Хлуса і Марціна Юра («ананімны») «Здані і пачвары Беларусі» і «губочная» п'еса С. Кавалёва «Стомлены д'явал». Аб'ядноўвае гэтыя творы інфэрнальная сімваліка, якую С. Даніленка класіфіцируе, як метафары новага жыцця і недалёкай мінуўшчыны (перабудовы і савецкасці).

Трапна заўважае Даніленка і яшчэ адну агульную тэматычную рысу сучасных твораў – нацыянальная самаідэнтыфікацыя. Крытык лічыць, што з асэнсавання нацыянальнай трагедыі пачынаецца сучасная літаратурная думка. Менавіта як трагедыю (не іронію) трактуе аўтар метафару няўдалага шлюбу герайні п'есы Марчука («Блудны муж і Варвара»).

С. Даніленка падкрэслівае размежаванасць сучасных аўтараў. Для адных хрысціянская сімволіка дапамагае захаваць рэшткі камуністычнай ідэалогіі. Для других – д'ябальскі досвед прыходзіць да беларусаў разам з іншаземцамі і іх светамысленнем, сацыяльнымі і эканамічнымі тэорыямі. Зноў прыходзіць чарга да «антысармацкага» пафасу. Але цяпер ён трактуеца як «сталая традыція» «беларускай літаратуры, як літаратуры «мужыцкай» [1, с. 226]. Можа ўсё ж такі – сялянскай ці вясковай, бо пісьменнікі Саюза пісьменнікаў савецкай Беларусі паходзілі з вёскі і стваралі, у большасці сваёй, так званую вясковую (у рускім варыянце – «деревенскую») літаратуру, і называюць іх («філалагічнае» пакаленне) мужыкамі неяк абсурдна. А калі называюць купалаўскую традыцыю «мужыцкай», дык гэта значыць трапляць у пастку пісьменніцкага вобраза («бо я мужык, дурны мужык»), а на самой справе паэзія Купалы – сімвалісцкая, савецкая, народная, але не «мужыцкая».

ЛІТАРАТУРА

1. Даніленка, С.І. Спецыфіка адлюстравання сацыяльных стэрэатыпаў у творах пісьменнікаў Беларусі XIX – XX стст.: манагр. / С.І. Даніленка. – Магілёў: МДУ імя А.А. Куляшова, 2007. – 585 с.

**Н.Б. ЛЫСОВА, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
(Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт)**